

# Пра будычыню Еўропы

## Справаздачы 4

Забыты сусед – Беларусь  
у кантэксце пашырэння Еўрапейскага Саюзу на ўсход

*Варшава, верасень 2001*

**Аўтарскі склад:**

Анна Наўмчук  
Эўгеніюш Міроновіч  
Павел Казанецкі  
Гжэгож Громадзкі

**Супрацоўніцтва:**

Агнешка Коморовска  
Якуб Боратынські

**Рэдактары:**

Катахына Моравска  
Адам Зеліньскі

**Вёрстка:**

Міхал Полоньскі

**Выдаўца:**



Польшча, Варшава,  
вул. Сапежынська (Sapierzyńska) 10a, 00-215  
тел: (48-22) 536 02 00, факс: 536 02 20  
[europa@batory.org.pl](mailto:europa@batory.org.pl), [forum@batory.org.pl](mailto:forum@batory.org.pl)  
<http://www.batory.org.pl>

**ISSN 1641-9952**

Публікацыя распаўсюджваецца бязплатна  
Публікацыя дубліруеца на ангельскай, польскай і расейскай мовах.

# Уступ

Гэты даклад з'яўляецца чацьвёртым з планаванай сэрыі прац, якія будуць прадстаўляць думку польскіх недзяржауных колаў па тэме істотных (з пункту погляду еўрапейскага паяднання) міжнародных проблемаў.

Ініцыятарам гэтай ідэі з'яўляецца фонд ім. Стэфана Баторага. Мы запрашаем да супрацоўніцтва ў распрацоўцы наступных справаўданняў іншыя недзяржаўныя арганізацыі.

Даклад, які мы прадстаўляем быў падрыхтаваны з дапамогай Усходне-еўрапейскага Дэмакратычнага Цэнтра – IDEE.

У працы над дакладам таксама прыймалі ўдзел незалежныя эксперты. Мы выказываем сваю вялікую падзяку за дарпамогу і цэнныя ўвагі ўсім, хто ўдзельнічай у падрахтоўцы гэтага выдання.

Мы імкнемся праз выкарыстанне звычайнай для згаднага адresaата формы кароткіх дакладаў („policy papers“) абмяркоўваць справы еўрапейскай будучыні, а таксама пашырываць на паўстанне ў Польшчы дыскусіі на гэтую тэму. Але, разам з тым, мы не жадалі б абмяжоўвацца прадстаўленнем толькі польскага пункту погляду і інтарэсаў. Вельмі важным для нас з'яўляецца і тое, каб нашы прапановы ўлічвалі аспект агульнаеўрапейскай перспектывы і сталіся б рэальным укладам у дыскусію над знешнім палітыкам Еўразвязу.

Мы верым, што ў гэтай дыскусіі істотная роля належыць да неўрадавых арганізацый, таму што яны не звязаныя рознымі абмежаваньнямі, якія вынікаюць з цяперашнім палітыкі і „дэлікатных“ перамоваў з Еўразвязам. Акрамя гэтага, нам здаецца, што думкі польскіх няўрадавых колаў могуць быць цікавымі, бо безумоўна, што мы глядзім на шмат справаў з трошкі іншай перспектывы чым сённяшнія члены ЕС.

Запрашаем да вывучэння і дыскусіі.  
Фонд імя Стэфана Баторага



**Б**еларусь – суседка трох дзяржаваў (Латвіі, Літвы, Польшчы), якія на працягу некалькіх год маюць папоўніць пашыраны Еўрапейскі Саюз. Даўжынені з гэтай краінаю з больш як 10-мільённым жыхарствам будуць адной з важных праблем будучай замежнай палітыкі ЕС, гэтаксама як стасункі з Украінаю ці дыялог з Расіяй у пытанні Калінінградской вобласці. Еўрапейскі Саюз на ўзоруні як Еўрапейскай камісіі, так і паасобных дзяржаваў-чальцоў, здаецца, яшчэ не да канца ўсведамляе гэты факт.

Прычын адсутнасці зацікаўлення Беларуссю з боку ЕС некалькі. Безумоўна, адной з іх ёсьць тое, што для цяперашніх чальцоў Саюзу гэтая дзяржава – „далёкі край”, з якім ніхто не мяжуе. Вялікае значэнне мае таксама пашыранае перакананне, што Беларусь – гэта, уласна кажучы, частка Расіі, довадам чаго выступаюць падпісаныя абедзвюма дзяржавамі з сярэдзіны 1990-ых гг. інтэграцыйныя дамовы. Але найважнейшай, пэўна, прычынаю ігнаравання Беларусі застаецца адсутнасць палітычнай канцэпцыі дачынна гэтай краіны. Еўрапейскі Саюз дасюль бездапаможны ў адносінах да недэмакратычных дзеянняў беларускага презідэнта Аляксандра Лукашэнкі. Усё памянёнае прычынілася да таго, што ЕС не палічыў за патрэбнае выпрацаваць супольную стратэгію ў дачыненні да Беларусі, аналагічную тым, што датычаць Расіі і Украіны. Не толькі ЕС стаіць перад дылемаю, што зрабіць з Беларуссю. Цяжкасці з рэалізацыяй палітычнага курсу дачынна гэтай дзяржавы відавочныя таксама ў выпадку Латвіі, Літвы і Польшчы. Названыя краіны, аднак, аддаюць Беларусі значна болей увагі, чымся Еўрапейскі Саюз.

Каб зразумець сітуацыю, што пануе ў Беларусі, канечне трэба прыгледзеца да беларускага грамадства, а таксама да палітычнай эліты гэтай краіны. Вось чаму першая частка дакладу прысвечаная менавіта гэтай праблематыцы. Высновы з яе дазваляюць сформуляваць рэкамендацыі, што складаюць другую частку дакладу.



# I.

## *I. Сацыяльная і палітычна сітуацыя ў Беларусі*

### **1. Грамадства**

Беларускае грамадства вельмі неаднароднае ў ацэнках усіх важных аспектаў публічнага жыцця. Лініі падзелу праходзяць часам на ўзоруні пакаленняў, нярэдка, аднак, яны адлюстроўваюць магчымасці доступу да альтэрнатыўных крыніц інфармацыі, а таксама ступень адукаванасці канкрэтнага асяроддзя. Актуальным застаецца таксама падзел грамадства на людзей паходжаннем з усходу і з захаду краіны. Асабліва ён праяўляецца ў палітычных падыходах.

Спосаб успрымання свету і сістэма каштоўнасці маладога пакалення, свядомасць якога фармавалася ў перыяд распаду Савецкага Саюзу і стварэння беларускай дзяржаўнасці, істотным чынам розняцца ад тых, якіх прытрымліваюцца людзі старэйшага і сярэдняга веку. Ужо вырасла пакаленне, што не ведае іншай бацькаўшчыны, чым незалежная Беларусь, уznікла ў выніку распаду СССР у 1991 годзе. Цяжка цяпер напаткаць маладых беларусаў, якія настальгічна ўздыхаюць па няіснай Краіне Саветаў. Такая настальгія тым часам даволі пашыраная сярод людзей сярэдняга і старэйшага пакаленняў. Сказанае, аднак, не азначае, што маладь скрэзь атаясняе сябе з апазіцыяй. Грамадства ў цэлым не выражает даверу да палітычнага класу. І гэты скептыцызм асабліва прыкметны сярод маладога пакалення.

Даволі высокі ўзровень адукцыі, доступ да Інтэрнэту, а таксама ўсё большая мабільнасць беларускай моладзі, асабліва той, што жыве ў Менску, дазваляюць ёй парадайноўваць этычныя падыходы і якасць мыслення нацыянальнага палітычнага класу з падыходамі і мысленнем еўрапейскіх палітыкаў. Маладое пакаленне ўжо далёка адышло ад савецкага свету, тады як палітыкі, у тым ліку й апазіцыйныя, падранейшаму глыбокаму прывязаным да мінуўшчыны. Нават прэзэнтуючы крайне антыкамуністычныя погляды, аперуюць паняткамі і ўяўленнямі пра палітыку і грамадства, харэктэрнымі для савецкай палітычнай эліты.

Прарасійская арыентацыя Лукашэнкавага рэжыму не супярэчыць чаканням беларускага грамадства. Перш за ўсё гэта вынікае з сямейных повязяў грамадзянаў Беларусі, з якіх звыш 30 % маюць блізкіх сваякоў у Расіі. Многія беларусы атрымлівалі адукцыю ў расійскіх універсітэтах або распачыналі ў Расіі свое палітычныя і прафесійныя кар'еры. Разам з расіянамі яны служылі ў Савецкай Арміі. Усе гэтыя чыннікі фармуюць спецыфічную сістэму лучнасці з грамадзянамі Расіі – лучнасці, якой не можа ігнараваць ніводны палітык, што прэтэндуе на кіраўнічыя пасады ў Менску.

Гэта, аднак, не азначае, што ажыццяўляная Лукашэнкам палітыка інтэграцыі Беларусі і Расіі зазнае поўную грамадскую падтрымку. Ухваляючы цеснае эканамічнае, палітычнае і вайсковае супрацоўніцтва з Расіяй, беларусы не пагаджаюцца на абмежаванне дзяржаўнага суверэнітэту сваёй краіны. Боязь выклікае галоўным чынам перспектыва службы беларускіх салдатаў у Чачні або ў расійскіх гарнізонах у Цэнтральнай Азіі.

Існаванне беларускай дзяржавы мае асаблівую каштоўнасць прыблізна для 20 % жыхароў Беларусі з моцным пачуццём нацыянальнай свядомасці. Гэтая частка грамадства выказваеца між іншага за як мага шырэйшае ўжыванне беларускай мовы ва ўстановах і школах, апелюе таксама да гісторычных традыцый, звязаных з беларускай культурой і дзяржаўнасцю. У вачах гэтай часткі грамадства Лукашэнкаў рэжым з яго заходамі на карысць расійскай мовы і ігнараваннем фактаў беларускай гісторыі выглядае антынародным.

Большасць з засталых 80 % грамадства не адмаўляе патрэбы існавання беларускай дзяржавы. Прыхільнае стаўленне да беларускай дзяржаўнасці расце ў грамадстве разам са зменаю пакаленняў. Можна дапусціць, што з адыходам пакалення, якое з настальгіяй успамінае СССР, праблема стаўлення да незалежнасці беларускай дзяржавы сыдзе на нішто.

На працыгу апошняга дзесяцігоддзя сотні тысяч беларусаў пабывалі ў розных еўрапейскіх краінах. Параўноўваючы Еўропу і Расію, яны выказваюцца хутчэй за еўрапеізацыю Беларусі. Больш як палова беларускіх грамадзянаў падтрымлівае ўступленне сваёй краіны ў Еўрапейскі Саюз. Праблема застаецца, аднак, паўсюдная нявера ў магчымасць перамен, што маглі бы вывесці Беларусь на еўрапейскі шлях.

Дэмакратыя, падваліны якой будаваліся ў 1990-1994 гг., не была прынятая беларусамі. Да сённяшняга дня для ладнай часткі грамадзянаў яна асацыюецца з анархіяй, інфляцыяй і пустымі паліцамі крамаў. Адсутнасць інстытутаў самакіравання вядзе да таго, што адзінымі праявамі дэмакратыі ёсць парламенцкія і презідэнцкія выбары. Аднак большасць людзей успрымае іх як тэхнічную працэдуру, якая заключаецца ў фармальным ухваленні раней ужо абраных дзяржаўных уладаў. Большасць беларусаў верыць таксама ў дзейнасць сістэмы, уgruntаванай на аднаасобным кірауніцтве правадыра, увасобленнем якога выступае Аляксандар Лукашэнка. Адно сярод інтэлігенцыі і моладзі дамінуюць імкненні дэмакратызаваць краіну паводле еўрапейскіх стандартоў.

Лукашэнкава ўлада толькі памацніла няверу ў магчымасць дэмакратычных пераўтварэнняў. Выбарамі і рэферэндумамі, што сталіся палітычным фарсам на апраўданне аўтарытарнай формы кіравання, былі скампраметаваныя асноўныя інструменты дэмакратыі. У паўсюдную з'яву разраслося ў штодзённым жыцці абыходжанне закону, якое вынікае з пераканання ў фікцыйнасці права. Зрэшты, наўна было б прытрымлівацца юрыдычных нормаў, да якіх самі іх стваральнікі не ставяцца сур'ёзна.

Большасць насельнікаў Беларусі жыве ў нястачы. Заробкаў, эквівалентных некалькім дзясяткам еўра, не стае для нармальнага пражыцця, дарма што па-ранейшаму ніzkімі застаюцца платы за кватэры і камунальныя паслугі. У асабліве драматычным становішчы – вяскоўцы. Без ураджаю з невялікіх дзялянак ці прыдамовых гародчыкаў іх жыццё было бы папросту немагчымае. Большасць гарадскіх жыхароў, ад універсітэцкіх прафесараў да рабочых, таксама ўрабляе такія дзялянкі. Гэтая праца дае каля 30 % усіх спажываных у Беларусі прадуктаў.

Значная частка беларускіх грамадзянаў валодае, аднак, грошовымі рэурсамі, у колькі разоў вышэйшымі за афіцыйныя даходы. Гэта эфект спецыфічнага ў Беларусі стаўлення да закону. Ніводзін фінансавы адзел няздатны вызначыць даходаў тысяч людзей, якія займаюцца прыгранічным гандлем. Паводле падобных правілаў функцыянуе ўвесь беларускі бізнес. Супрацоўнікі прыватных фірмаў, каб пазбегчы празмернага падаткаабкладання, афіцыйна атрымліваюць зазвычай адно частку заробленай імі сумы. Засталую частку працадаўцы аддаюць ім, не пакідаючы ніякага следу ў дакументах, якія б сведчылі пра такую грошовую аперацыю.

Чорны рынак у беларускай эканоміцы (пры існаванні разгалінаванай сеткі службаў фінансавага кантролю) – гэта рэакцыя на празмерны фікалізм дзяржавы. У прынцыпе ўсякая гаспадарчая дзейнасць, праводжаная згодна з законам, была б стратнай. У агульным парыве беларусы імкнущы скрыць свой маё масны стан. Часта людзі, дэкларуючы даходы на ўзоруні 50 еўра за месяц, могуць аказацца ўладальнікамі новых аўтамабіляў і найсучаснейшай кампьютарнай тэхнікі, аматарамі адпачынку на знакамітых курортах Еўропы. Дэманстрацыя заможнасці непрыхільна ўспрымаецца сутрамадзянамі. Большасць уяўляе сабе багацце як вынік несумленных дзеянняў. Таму з ухвалою прымаеца рыторыка Лукашэнкі з заявамі пра барацьбу з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю, а асабліва – эфектныя арышты дырэктараў вялікіх прадпрыемстваў у прысутнасці тэлекамер. Сярэдні грамадзянін Беларусі жыве ў перакананні, што яго бесперастанна абкрадаюць – несумленныя чыноўнікі, камерсанты і працаадаўцы; пры гэтым ён ніколі, аднак, не задумляеца пра ўласныя паводзіны, якія не выключаюць абыходжання ці парушэння закону.

Палітычна свядомасць грамадзянаў Беларусі фармуеца галоўным чынам пад уплывам расійскіх сродкаў масавай інфармацыі. Тоэ, што дзеецца ў свеце, беларусы ацэньваюць найчасцей катэгорыямі каментатараў папулярных расійскіх тэлеканалаў; болей таксама цікавяцца тым, што адбываеца ў Расіі, а не ў Беларусі. Сітуацыя ва ўласнай краіне рэгулярна разглядаеца як вынік ведзенай у Маскве палітычнай гульні. Нудная беларуская тэлевізія не становіцца у прынцыпе ніякай канкурэнцыі для некалькіх прывабнейшых расійскіх тэлеканалаў. Існуючая ў Беларусі інфармацыйная сістэма, у якой даміноўную ролю адыгрываюць расійскія тэлеканалы, з аднаго боку, прывучае людзей ставіцца да свайго краю як да расійскай правінцыі, з другога боку, цягам некалькіх год забяспечвала мінімум ведаў пра асновы дэмакратыі і элементы рынковай эканомікі.

Больш праразійская, прасавецкая і пралукашэнкаўская – Усходняя Беларусь. Жыхары гэтай часткі краіны больш рашуча выказваюцца за інтэграцыю з Расіяй. У Гарадзенскай і Берасцейскай абласцях на заходзе краіны, дзе ладная частка грамадзянаў Беларусі жыве з прыгранічнага гандлю з Польшчай, са страхам успрымаюцца звесткі пра перспектывы ўвядзення візаў і магчымасць аблежавання пасажырскага руху. У заходній частцы краіны даступныя два каналы Публічнай польскай тэлевізіі, якія інфармуюць пра Польшчу, зарыентаваную на адаптацыю заходненеўрапейскіх стандартоў. Відавочная воля грамадзянаў Беларусі захаваць адкрытыя межы з Польшчай як акном з відаллю на ўвесь свет, можа, не да канца зразумелы, як свет з постсавецкай прасторы, але зваблівы угледнаю перспектыву дабрабыту і свабоды.

## 2. Палітыка

Беларусь – краіна з аўтарытарным рэжымам, збудаваным на нетрывальных асновах. Рэч у тым, што функцыянаванне рэжimu звязанае выключна з перыядам кіравання харызматычнага презідэнта Аляксандра Лукашэнкі, які, карыстаючыся паўнамоцтвамі, што дае яму дапоўненая з ягонай ініцыятывы канстытуцыя, прымае найважнейшыя рашэнні у сферы як унутранай, так і замежнай палітыкі. З вялікай долёю праўдападобнасці можна прадбачыць, што магчымая змена на пасадзе презідэнта немінуча мела быт вынікам пабудаванай Лукашэнкам сістэмы.

Функцыянаванне Лукашэнкавага рэжыму і эфектыўнае з гледзішча яго інтарэсаў кіраванне краіну магчымыя дзякуючы існаванню цэнтралізаванай структуры дзяржаўнай адміністрацыі, якая верна выконвае презідэнцкія пастановы. Гэтая цэнтралізаваная сістэма ўлады ідэальна апраўдвалася сябе ў часе дагэтульшніх выбараў і рэферэндумаў, эфектыўна забяспечваючы перамогу на іх презідэнту і ягонаму палітычнаму лагеру. Аднак падпарадкаванне чыноўнікаму презідэнту не вынікае ані з іх асабістай адданасці, ані з ідэйнай падтрымкі презідэнцкай палітыкі. Яно – хутчэй вынікам звычайнага канфармізму і боязі страціц пасады ў выпадку краху Лукашэнкавага рэжыму. Можна, такім парадкам, насмеліцца на сцверджанне, што непрыхільнай да Лукашэнкі бюрократыі не хапае пакуль імпульсу для бунту супраць свайго патрона. Пры пэўных акалічнасцях, аднак, тое, што сёння дзее на карысць презідэнта – канфармізм і безыдэйнасць, магло быт хутка стаць ахілесавай пятою ягонага рэжыму. Прынамсі частка сённяшніх саюзнікаў Лукашэнкі скілялася быт выхаду з яго лагеру, каб жа ў Беларусі з'явіцца кандыдат, які карыстаўся бы дастаткова вялікай падтрымкаю ў грамадстве і меў шанцы як роўны павесці з Лукашэнкам змаганне за пост презідэнта. Но хаты Лукашэнка ўвесь час і лідзіруе ў сацыялагічных апытаціях, яго папулярнасць сістэматычна падае, тады як грамадская падтрымка апазіцыйных палітыкай хоць нязначна, але расце. Знакам тым, калі быт у Беларусі адбыліся свабодныя і дэмакратычныя выбары, пераабранне Лукашэнкі ўжо не было бы, як дагэтуль, наперад прадвызначана.

Стайленне беларускай бюрократыі да Лукашэнкі залежыцца найперш ад пазіцыі Расіі. Бюрократыі

бракуе веры ў свае сілы, а таксама здольнасці да самастойнага палітычнага дзеяння. Мала таго, яна прытрымліваецца ўсеагульнага ў Беларусі меркавання, што ключ ад далейшага лёсу Лукашэнкавага рэжыму знаходзіцца ў Москве. Вось чаму таксама нават незадаволеная праўленнем Лукашэнкі частка бюракратыі чакае магчымага выразнага сігналу з Крамля. Гэта не азначае, што беларуская бюракратыя цалкам ідэнтыфікуе свае інтэрэсы з інтэрэсамі Расіі. Сведчаннем тут хаця б той факт, што многія быўшыя прэзідэнцкія чыноўнікі (сярод іх таксама некаторыя з цяперашніх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта) дакараюць Лукашэнку за вядзенне прарасійскай палітыкі, якая шкодзіць інтэрэсам Беларусі (у прыватнасці, за продаж расіянам па заніжаных цэнах беларускай дзяржаўнай маёмынкі наўзамен за падтрымку на выбарах).

Беларускую бюракратыю жахаюць факты вышіскання яе расіянамі з адміністрацыяй, службаў бяспекі, кіраўнічых пасад у войску, а таксама пераймання банкамі і фірмамі з Расійскай Федэрацыі беларускага нацыянальнага набытку. Страх перад маргіналізацыяй – палітычнай і прафесійнай – паралізуе, аднак, беларускія эліты, не дазваляючы ім актыўна процідзеяць напору расіянаў.

Падтрымка Москвы мае сёння для Лукашэнкі ключавое значэнне. Цаною гэтай падтрымкі – усё большая яго падлегласць Расіі. Москва, са свайго боку, выкарыстоўваючы няўпэўненасць Лукашэнкі напярэдадні выбараў, стараеца прымусіць яго пайсці на саступкі ў пытаннях, якія лічыцца для сябе істотнымі. Найбольш яскравым прыкладам гэтага стала падпісанне пры канцы мінулага году пагаднення пра ўвядзенне агульной валюты і адыход Менску ад крытыкі расійскага патрабавання стварыць адзіны эмісійны цэнтр у Москве. На практицы гэта азначае страту Беларуссю аднаго з аtrybutau ye суверэнітэту.

Маскоўская падтрымка мае для Лукашэнкі асабліве значэнне таксама й таму, што дасюль яна гарантавала яму дастатковое замежнае прыкрышцё. Расія – адна з нямногіх дзяржаваў, якая цалкам прызнае Лукашэнкаў рэжым і, выконваючы ролю яго заступніка і „адваката” на міжнароднай арэне, прычыняеца такім чынам да яго захавання. Дагэтульшня стратэгія заходніх дзяржаваў і міжнародных арганізацыяў, уgruntаваная на дапушчэнні, што лібералізацыю Лукашэнкавага рэжыму ўдасца „абладзіць” пры пасярэдніцтве Москвы, зазнала фіяска. Больш за тое, гэтая стратэгія ўмацоўвае не толькі Расію, але й беларускую грамадскую думку ў перакананні, што лёс Беларусі па-ранейшаму вырашаеца найперш у Москве. Ізаліцца Захадам беларускіх уладаў паглыбляе комплекс беларускай бюракратыі перад „старэйшым братам” з Усходу і паралізуе патэнцыял хоць якіх яе дзеяння ў спраце Лукашэнкі. Тым часам Расія, насуперак спадзяванням заходніх дзяржаваў, не выстаўляе прэзідэнту Беларусі ніякіх патрабаванняў, дачынных лібералізацыі яго рэжыму, скажам, правядзеннямі свабодных і дэмакратычных выбараў. Вельмі праўдападобна, што Крэмль, рэалізуячы сваю палітыку інкарпарацыі Беларусі, будзе схільны прызнаць перамогу Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, нават калі яны будуць праведзеныя ў варунках, якія не забяспечваюць электтарату аўтэнтычнай свабоды выбару, або калі іх вынікі будуць папросту сфальсіфікаваныя. Лукашэнка ж у сваю чаргу, адчуваючы своеасаблівую згоду Москвы на бяспраўныя дзеянні і імкнучыся любой цаною захаваць уладу ў краіне, не пойдзе на рызыку правядзення выбараў згодна з прынятymі ў дэмакратычных дзяржавах стандартамі. Пра гэта сведчыць увесь ранейшы ход выбарчай кампаніі.

Беларуская апазіцыя, выкараненая пасля праведзенага ў 1996 г. канстытуцыйнага рэферэндуму з дзяржаўных структур і выстаўленая на перыферью палітычнага жыцця, не мае фактычна ніякіх магчымасцяў уздзеяння на рэжым Лукашэнкі. Нават тыя нешматлікія саступкі, на якія беларускія ўлады пайшлі ў дачыненні да апазіцыі, былі перадусім вынікам міжнароднага ціску. Дзяржаўная манаполія на электронныя СМІ абмяжоўвае поле актыўнасці апазіцыйных асяродкаў для арганізоўваных імі антыпрэзідэнцкіх дэманстрацыяў. Хаця гэтыя асяродкі карыстаюцца ўвогуле невялікай грамадской падтрымкаю, менавіта дзякуючы іх актыўнасці міжнародная супольнасць

пайнфармаваная пра выпадкі парушэння законаў і абмежавання грамадзянскіх свабод у Беларусі. Дарма што дэмагратычныя асяродкі скрозь ацэнъваюцца як слабыя, акурат яны становяць найактыўнейшую частку беларускага грамадства. Цяжка сёння сабе ўявіць, што яны могуць пагадзіцца з фактычным паглынаннем іх краіны мацнейшым суседам. Гэтая акалічнасць – асноўны, як можна меркаваць, чыннік частковага стрымлівання імперскіх планаў Масквы дачынна Беларусі.

Сур'ёзным рэзервам апазіцыі – і гэта выдзяляе Беларусь на просторах СНД – ёсьць шырока разглінаваная сетка няўрадавых арганізацыяў, у якіх знаходзіцца прыстанак і шмат хто з апазіцыйных палітыкаў. Наступствамі кіравання беларускіх уладаў, заклапочаных захаваннем свайго манапольнага становішча ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, сталася апазіцыйнасць і палітызацыя беларускага „трэцяга сектару”. У адрозненні ад апазіцыйных палітычных партыяў, актыўнасць якіх канцэнтруеца перш за ўсё ў сталічным Менску, няўрадавыя арганізацыі ахопліваюць сваёй чыннасцю таксама й правінцыю. Яны спрыяюць будаванню падвалін незалежнай ад дзяржаўных структур грамадзянскай супольнасці. Гэта дазваляе меркаваць, што працэсы фармавання беларускага грамадства і народу будуць доўжыцца надалей, нягледзячы на панаванне ў Беларусі аўтарытарнага і індыферэнтнага ў нацыянальным плане рэжыму.

Вартыя адзначэння настроі ў дачыненні да Еўрапейскага Саюзу, паноўныя сярод апазіцыйнай палітычнай эліты і нават часткі людзей цяперашняга апарату ўлады. ЕС ёсьць для іх сімвалам дабрабыту. Важнай таксама з'яўляецца ацэнка краін-чальцоў Еўрасаюзу як дзяржаваў, у якіх выконваюцца законы. ■

# II.

## *II. Рэкамендацыі*

Еўрапейскі Саюз і краіны-кандыдаты на ўступленне ў яго павінны ўсведамляць, што іх дзеянні дачынна Беларусі могуць не прынесці ў кароткім часе меркаваных вынікаў. Трэба хутчэй настроіца на працяглыя заходы, не знеахвочваючыся праз адсутнасць імгненных пераканаўчых эффектаў. Нельга, разам з тым, выключыць магчымасць раптоўных палітычных перамен у Беларусі, якія зрабілі б рэальным устанаўленне Еўрапейскім Саюзам паўнацэнных контактаў з гэтай краінаю. Вось чаму належыць ужо цяпер выпрацаваць зладжаную палітыку ў дачыненні да Беларусі, каб не быць заспетымі знянацку магчымым развіццём падзеяў.

### *1. Новая палітыка ЕС дачынна Беларусі*

З боку ЕС вельмі важна было б разглядаць Беларусь як суб'ект у міжнароднай палітыцы Саюзу. Дачыненні з Беларуссю не могуць весціся ў кантэксце сувязяў ЕС з Расіяй. Беларусь павінна стаць часткаю новай усходняй палітыкі ЕС, уважлівай да этнічна разнастайнай прасторы, з якой Саюз будзе беспасярэдне межаваць пасля пашырэння на ўсход. Недапушчальны разгляд Беларусі як часткі расійскай сферы ўплываў, характэрны для некаторых краін ЕС. Прыкладам тут – супольны аналіз дэпартаментаў планавання міністэрстваў замежных спраў Нямеччыны і Францыі. У ім адкрыта сказана пра Москву як натуральны цэнтр цяжару для краін СНД і выключаная магчымасць уваходжання ў будучыні ў склад ЕС між іншых краін і Беларусі.

Зыходзячы з палажэння пра суб'ектнасць Беларусі ў замежнай палітыцы Саюзу, Брусэль павінен упłyваць на сітуацыю ў гэтай краіне не праз Москву, а праз наўпроставыя дыпламатычныя заходы ў Менску. У ведзеных з Расіяй размовах ЕС мае выразна падкрэсліваць, што Москве не варта падтрымліваць недэмакратычны рэжым Лукашэнкі. Падтрымка расійскімі ўладамі гэтага рэжыму з'яўляецца для развіцця дачыненняў ЕС-Расія такой самай праблемаю, якой нядаўна было пытанне расійскай падтрымкі рэжыму Слабадана Мілошавіча.

ЕС павінен афіцыйна заявіць, што ён не выключае ў будучыні чальцоўства Беларусі ў Саюзе. Адным з галоўных палажэнняў памянёной новай усходняй палітыкі ЕС, у якой бы знайшлося месца й для Беларусі, было б падтрыманне праеўрапейскіх дзеянняў уладаў гэтай краіны. Умоваю залучэння Беларусі ў будучыні ў лік кандыдатаў была б воля на уваходжанне ў склад ЕС, выражаная дэмакратычна абранымі ўладамі дзяржавы, а таксама прызнанне імі канечнай патрэбы адпаведнасці Беларусі капэнгагенскім крытэрам. Робячы выснову з ранейшай практикі, цяжка сабе ўяўіць, каб гэтую ўмову мог выканаць Лукашэнка. Такім чынам, паствулат скіраваны хутчэй да наступных кіраунікоў Беларусі.

Паказ Саюзам еўрапейскай перспектывы для Беларусі процідзеяў бы стэрэатыпу „нас ніхто ў Еўропе не чакае”, пашыранаму ў гэтай краіне, у тым ліку і ў асяроддзі палітычнай эліты.

Ужо цяпер Саюз павінен падрыхтаваць праграму канкрэтнай дапамогі (напр., ільготы пры доступе на рынак ЕС беларускіх тавараў) на выпадак пазітыўных перамен у Беларусі. У пэўным сэнсе гэта было б паўтарэннем сербскага варыянту.

У асяроддзях экспертаў у краінах цяперашняга ЕС можна сустрэцца з асцярогаю, што праеўрапейскія заходы ўдачыненні да Беларусі будуць трактаваніца Москвою як палітыка антырасійская. Большасць расійскай палітычнай эліты ўспрымае Беларусь або як частку Расіі, або як краіну, натуральным чынам прыналежную расійскай сферы ўпльываў. Такі падыход з пункту погляду ЕС не ідзе на карысць, бо гэта праява імперскага мыслення расійскай эліты, зважаючы на якое цяжка сабе ўявіць добрыя сувязі ЕС і Расіі. Шанцам на прынамсі частковую змену ранейшага непазітыўнага спосабу мыслення расійскай палітычнай эліты было б перакананне яе ў тым, што толькі цеснае супрацоўніцтва з Саюзам такіх краін, як Беларусь, а таксама самай Расіі можа прывесці да паляпшэння эканамічнай сітуацыі на постсавецкай прасторы.

## *2. Процідзяянне ізаляцыі*

Вялізнае значэнне для фармавання ў Беларусі грамадскіх падыходаў, пазітыўных з гледзішча ЕС, мае магчымасць свабодных паездак жыхароў гэтай краіны ў Саюз. Вось чаму трэба максімальна спрасіць парадак выезду грамадзянаў Беларусі ў ЕС у рамках *acquis Schengen*. Гэта будзе важна асабліва пасля ўваходжання ў Еўрасаюз беспасярэдніх суседзяў Беларусі – Літвы, Латвіі і Польшчы. У будучыні, як мага бліжэйшай, ЕС павінен разгледзець магчымасць выключэння Беларусі з чорнага спісу краін, грамадзянам якіх патрэбныя візы для ўезду на тэрыторыю Саюзу.

Кантакты з суседзямі, што стануть чальцамі ЕС, для беларусаў асабліва важныя, улічваючы магчымасці выездаў у гэтыя краіны вялікай колькасці грамадзянаў Беларусі. Паездкі ў Літву, Латвію і Польшчу дапамагаюць беларусам на свае вочы пераканацца ў карысці, якая вынікае з еўрапейскай інтэграцыі.

Каб прадухіліць ізаляцыю Беларусі, варта інвеставаць у пабудову праеўрапейскай эліты. Асабліва важныя стыпендыяльныя праграмы для моладзі. Беручы пад увагу моўную блізкасць, значную частку гэтих праграм можна было б рэалізоўваць у Польшчы. Навучанне маладых людзей паблізу Беларусі дае большую гарантыву, што ладная іх частка не страціць контактаў з бацькаўшчынаю і туды вернецца. Пры выездах на большую адлегласць многія людзі хочуць застацца у аддаленых ад Беларусі краінах, адначасна трацячы контакт з бацькаўшчынаю.

Веды пра тое, што такое ЕС, у Беларусі далёкія ад здавальняючых. Затым жа належала б правесці інфармацыйную акцыю пра Еўрасаюз. Варта было б, напр., зарганізаваць еўрапейскія дні ў Менску і ў іншых гарадах Беларусі. Больш актыўную ролю ў папулярызацыі ЕС у Беларусі маглі бы адыграть пасольствы дзяржаваў-чальцоў Саюзу.

ЕС не павінен унікаць дыялогу з Беларуссю і на ніжэйшым узроўні. Кантакты з беларускай бюрократыяй, якая сёння падтрымлівае Лукашэнкаў рэжым, але ў будучыні можа стаць на бок іншых прэтэндэнтаў на ўладу, могуць мець ключавое значэнне для будучых стасункаў Еўрасаюзу і Беларусі. Многія ж ініцыятывы, ухваленыя на найвышэйших узроўнях, могуць, як вядома, эфектыўна тармазіцца ўсюдыіснай мясцовай бюрократыяй.

## *3. Узаемадзяянне з няўрадавым сектарам і прафсаюзамі*

Ва ўмовах абмежаваных контактаў на дзяржаўным узроўні з Беларуссю асаблівае месца павінна заніць узаемадзяянне з беларускім няўрадавым сектарам і прафсаюзамі. Кантакты паміж няўрадавымі арганізацыямі Беларусі і аналагічнымі структурамі з дзяржаваў ЕС і краін-кандыдатаў на ўступленне ў Саюз дазволілі бы пераламаць нарастаючы псіхоз ізаляцыі і варожасці да чужых, на якім ґрунтуецца цяперашні недамакратычны рэжым.

Ніякія прадпісанні не могуць прыпыніць росту ў Беларусі грамадскай актыўнасці. Абмежавальныя ў дачыненні да праяваў грамадской чыннасці заходы ўладаў, а таксама адсутнасць падтрымкі для такога роду дзеянасці могуць стрымаць беспасярэдняе супрацоўніцтва дзяржаваў ЕС з беларускімі арганізацыямі. Усё гэта, аднак, не можа перашкодзіць грамадзянам краін Саюзу і прадстаўляным імі няўрадавым арганізацыям ажыццяўляць неадкладную гуманітарную дапамогу і шырыць веды з розных галін жыцця.

Пабудова грамадзянскай супольнасці, якая была б не прадметам маніпуляцыяў улады, а суб'ектам унутранай палітыкі, – гэта адзіны спосаб змяніць грамадскую, палітычную і эканамічную сітуацыю ў Беларусі і забяспечыць далейшае развіццё гэтай краіны. Канечне патрэбная пры гэтым перадача досведу і ведаў, важных для будавання грамадзянскай супольнасці. Пры рэалізацыі праектаў, скіраваных на Беларусь, патрэбнае таксама блізкае супрацоўніцтва няўрадавых арганізацыяў краін ЕС з аналагічнымі структурамі з дзяржаваў-кандыдатаў на ўступленне ў Саюз, найперш з Літвы, Латвіі і Польшчы. У выпадку праектаў няўрадавых арганізацыяў краін ЕС з удзелам беларускіх партнёраў варта было б забяспечыць лягчэйшы доступ да грошай Еўрапейскага Саюзу.

Рост актыўнасці мясцовых асяродкаў можа стымуляваць працэс стварэння грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Вось чаму рэалізацыя многіх міжнародных лакальных праектаў магла бы адыграть значэнную ролю ў фармаванні грамадскіх падыходаў у Беларусі, стрыманні няўхільнага зяднення беларускага жыхарства і перадоленні ізоляцыі, якая спараджае ксенафобію.

Яшчэ адзін важны пастулат – развіццё Еўрапейскім Саюзам супрацоўніцтва прафсаюзаў краін ЕС і краін-кандыдатаў на ўступленне ў Саюз з прадстаўнікамі розных прафсаюзных арганізацыяў Беларусі. Для папулярызацыі дэмакратычных падыходаў у беларускім грамадстве велізарнае значэнне мае выхад на рабочае асяроддзе.

#### **4. Падтрымка незалежных СМИ**

Асноваю функцыянавання недэмакратычнага рэжыму ў Беларусі застаецца ізоляцыя краіны і абмежаванне доступу грамадзянаў да інфармацыі. Тэлевізійныя станцыі, з выняткам расійскіх, знаходзяцца пад кантролем рэжыму. Адсутнічаюць айчынныя незалежныя электронныя СМИ. Існаванне ў Беларусі некалькіх камерцыйных FM-радыёстанцыяў таксама не дае доступу да нецэнзураванай інфармацыі.

Затым якраз асаблівую ролю адыгрывае беларуская незалежная прэса. Даследаванні паказваюць, што адзін паасобнік незалежнай газеты чытае ў залежнасці ад выдання ад 5 да 10 чалавек. Вось чаму, хаця агульны наклад незалежнай прэсы складае каля 250 тысяч паасобнікаў, рэальна яна мае значна шырэйшае поле ўздзеяння. Паўмільённы наклад галоўнай афіцыйнай газеты „Советская Белоруссия” пры дзясятках іншых афіцыйных выданняў сведчыць, аднак, пра манапалізацыю СМИ рэжымам. Таму падтрымка свободнай прэсы як адзінага сродку, які гарантует грамадству доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі, канечне патрэбная для пабудовы грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.

# Пра будычыню Еўропы

*Серый справараздач „Пра будучыню Еўропы”  
Папярэдне выдаадзеныя:*

*Даклад 1. ПЕРПМАГЧЫ ВАРОЖАСЦЬ:  
КАЛІНІНГРАД ЯК АНКЛАЎ РАСПІ Ў МЕЖАХ ЕЎРАЗВЯЗУ.*

*Падрыхтаваны пры супрацоўніцтве з Цэнтрам Міжнародных Адносінаў  
і Культурніцкай асацыяцыяй „Барусія”.*

*Тэкст дубліруеца на ангельскай, польскай і расійскай мовах.*

*Таксама прадстаўлена электронная версія.*

*<http://www.batory.org.pl/ftp/program/europejski/raport1/rtf>*

*Даклад 2. АДЧЫНЕНЫЯ ДЗВЕРЫ. УСХОДНЯЯ МЯЖА ПАШЫРАНАГА ЕЎРАЗВЯЗУ.*

*Падрыхтаваны пры супрацоўніцтве з Інстытутам Грамадзкіх Спраў*

*Тэкст дубліруеца на ангельскай, польскай і расійскай мовах.*

*Таксама прадстаўлена электронная версія.*

*[http://www.batory.org.pl/ftp/program/europejski/Raport\\_Schengen\\_pl.rtf](http://www.batory.org.pl/ftp/program/europejski/Raport_Schengen_pl.rtf)*

*Даклад 3. ПРАЕРАПЕЙСКІЯ АТЛАНТЫСТЫ. ПОЛЬШЧА І ІНШЫЯ КРАІНЫ  
ЦЭНТРАЛЬНАЙ І УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ ПАСЛЯ ЎВАХОДУ Ў ЕЎРАЗВЯЗ*

*Падрыхтаваны пры супрацоўніцтве з Цэнтрам Міжнародных Адносінаў*

*Тэкст дубліруеца на ангельскай, польскай і расійскай мовах.*

*Таксама прадстаўлена электронная версія.*

*<http://www.batory.org.pl/ftp/program/europejski/raport3.rtf>*



IM. STEFANA

**Фонд імя Стэфана Баторага**  
Польшча, Варшава,  
вул. Сапежынська (Sapirzy?ska) 10a, 00-215  
тел: (48-22) 536 02 00, факс: 536 02 20  
е-мэйл: [europa@batory.org.pl](mailto:europa@batory.org.pl), [forum@batory.org.pl](mailto:forum@batory.org.pl)  
<http://www.batory.org.pl>

**Уседне-еўрапейскі Дэмакратычны Цэнтр – IDEE**  
Польшча, Варшава  
Вул.Шпітальна 5.16  
00-031  
тел. (48-22) 827 95 87, 828 03 50